

# паэзія

пазэа

## Валянціна Аксак



...апроч цябе  
ў майм небе  
нікога няма...

## Даты стратаў

### ТАКОЕ ЗЬНЯНАЦКАЕ...

Такое зьнянацкае  
гэтае нашэсьце мятлышкі  
на маю маёвую ружу...  
Пунсовасьць пялёсткаў  
летуценьніцу зблытала,  
марна мройная  
тнецца і тнецца ў суквецьці –  
няктару такім чужаласым  
ганарліўка мая рэмантантная  
не давала ніколі,  
тым болей цяпер,  
бо красуе асот  
на суседскім узьмежку.  
Ляці, вірлавокая,

да яго –  
асьцё там крыху мякчэйшае,  
а мне ляночна будзе страсаць  
твае некратычныя крыльцы  
з шыпоў Дэвід Осьціна дзіва  
і ты ўпрыгожыш гербарый  
у жнівенскім інтэр’еры  
кабінету таго,  
хто так легкаважна цябе  
ў мой ружоўнік пакліаў.

28.05.2004

### ТАКАЯ ПРОСТАЯ...

На досьвітку  
бягу ў лазеньку,  
каб хутчэй адчуць  
на прытомленым целе  
съежыя дотыкі дожджыку,  
адкручваю кран –  
і ад цемечка да падэшваў  
спручвае скуру  
халодная волкасць  
начнога распovedу  
пра любую і адзіную.  
Апоўдні  
съпяшаюся ў кухню  
ў спадзяваныні сагрэць  
глытком калумбійскае кавы  
азяблае горла,  
прыгубляю напой –  
і нямею ад водару  
бессэнсоўнае спрэчкі  
з чужымі флюідамі  
на парцаляне пасажнай.  
Пад вечар  
уладкоўваюся ў фатэлі  
з келіхам каліфарнійскага,  
меруся загаіць  
дзённыя раны съядомасці,  
але як толькі  
першыя кроплі  
трапляюць  
у гняздечка душы,  
пасъпываю адрозніць

смак тутэйшага чэмеру  
ў заакіянскім віне.  
Дык вось яна  
якая простая  
твая маладая съмерць,  
мая песня.

20.08.2004

### ТАКІЯ РОЗНЫЯ...

Ураныні ў бацькі  
па завядзёнцы  
пра пачуванье пытаюся.  
Харахорыцца ў адказ:  
здароўшага за мяне  
няма ў Смалічах.  
Каханку апоўдні  
тое ж пытанье ветласьці  
паўтараю  
і выслушоўваю  
падрабязны дыягназ.  
Пад вечар у вёсцы бацька  
циха клыпае ў сад  
пераведаць спрацованых пчолаў –  
думае,  
што з аўдавелае хаты  
нямогласьць ягоную  
ніхто ўжо ня ўбачыць.  
І каханак у сутонным горадзе  
сьпяшаецца ў парк  
закалыхваць юрлівую мятышку –  
таксама думае,  
што далягляд маіх вокнаў  
да яго не дасяжны.

13.09.2006

### ТАКОЕ РАЗВАЖНАЕ...

Добра мець дзьве жонкі:  
адну – для амурнасыці,  
а другую –  
каб гузікі прышывала.  
Дасканалая формула

Габрыэля Гарсія Маркеса,  
 якую мы ўведалі ў год,  
 калі Карлас Шэрман  
 з нябёсаў  
 прамовіў яе  
 па-наску,  
 і Арлоў паўтарыў на зямлі  
 ў скарочаным выглядзе.  
 Вось такое яно разважнае,  
 каханье ў час чумы  
 паводле Маркеса  
 і Арлова.

28.10.2005

**ТРОХКУТНІК**

Дзьве паэткі  
 адначасна пішуць  
 Лісты з прызнанынямі  
 да аднаго і таго ж  
 мужчыны,  
 таксама паэта,  
 а ён па чарзе  
 рэдагуе  
 іхнія кніжкі.

20.07.2005

**ДЫЯЛОГ З НАРОДНЫМ ПІСЬМЕНЬNIКАМ**

– Валя,  
 чаму ты такая сумная,  
 у цябе ж знакаміты муж?  
 – Дарагі дзядзька Янка,  
 Вашую жонку вясёлай  
 я таксама  
 ніколі  
 ня бачыла...

21.08.2004

**АБЯРЭГ**

Зноў сьвечка  
 і чылійскае віно –

усё, як ты,  
мой сын,  
з дакорам кажаш,  
загледзеўшы ўвесь гэты антураж  
вакол мяне,  
адсутнай з вамі.

Маўчу –  
дарослым нават дзесяткам  
неналежна знаць  
пра комплекс Сільвії  
ў абліччы маці,  
якая робіць новы крок  
за непазыбжнай рысаю  
Эн Сэкстан.

Я – моцная.

Матрыярхат  
усё яшчэ пануе  
ў нашых землях,  
але слабыя  
нетутэйшыя паэткі  
мяне хвалююць больш  
за ўласную трываласць,  
таму і съвetchку,  
і віно  
ўважайце абярэгам  
маёй прысутнасці  
вось тут  
і зараз.

18.10.2005

## ВОСЕНЬСКАЯ НОЧ У МЕНСКУ

Magie noire  
як сполахі дажджу  
на набярэжной Сены,  
але я па Парыжы  
болей не хаджу  
і Сена мне да фені сёньня  
і ні да якай іншай існасці.

Я набярэжной Свіслачы хаджу  
і тут мне водар  
Magie noire  
як сполахі дажджу  
пад пэндзлямі

якіхсьці там  
імпресіяністай.

21.10.2005

### ДАЛЬТАНІЧКА

Шэрэя-шэрэя,  
аднастайна шэрэя  
насоўваецца на мяне  
мая краіна  
з-за Буга,  
з-за мяжы...  
О, Божа,  
шэрэя-шэрэя,  
невымоўна шэрэя...  
А вясёлкавая  
ці ўцячэ ад мяне  
да мяжы  
з-за Сьвіслачы?..

29.03.2004

### ЗАЦЬМЕНЬНЕ

Ты,  
як той нахабны Месяц,  
які наважыўся  
засланіць Сонца,  
каб у гэтym зацьменыні  
я ўпэўнілася,  
што апроч цябе  
ў майм небе  
нікога няма.

29.09.2004

### ЯК ГЭТА?

Як гэта так стаеца,  
што цела тваё мажное  
раптам губляе  
ўсялякую важкасць  
і толькі  
дотыкі рук  
істоту маю

ў момант жарсную  
асьцюжаоць?

05.09.2006

### ЛЕТНЯЯ НОЧ У СМАЛЧАХ

Ластавачкі пад страхою  
час ад часу  
пра штось  
перамаўляюцца,  
і мне няёмка,  
што мусова слухаю  
іх начную  
шчырасць,  
а яны  
мусяць чуць  
з разнасцежаных фортак  
інтымныя ўздыхі  
госьця майго раскунежнага.  
Суцяшаюся тым,  
што маладзік –  
съведка бязмоўны  
грахоў маіх гэтых,  
вольных і нявольных,  
і таямніцы начныя  
на раніцу не агалосіць.

18.06.2004

### НОВЫ КВЕТНІК

Рамоньнік старанна так  
не палола,  
і на лілейніку  
столькі зямлю не ўлагоджвала,  
хрызантэмнік то ўвогуле цвіў,  
дзякую Богу,  
як Бог дасьць,  
хіба дбайнаю трохі бывала  
ў ружоўніку.  
А вясною раптоўна  
ліку клумбаў маіх  
на адну стала болей  
і я, як ніколі раней,  
з мілатою яе даглядаю:  
паліваю,

палю,  
атуляю  
націнкі расылінаў,  
што ўпершыню  
будуць тут красаваць  
з мамінага цела...

07.08.2006

### НІХТО...

Саджу рэмантантныя ружы,  
але ніхто не прыходзіць дзівіцца  
на іх нетутэйшую гожасьць.

Шыю фасоніста сукню,  
але ніхто не прыходзіць дзівіцца  
на маю стрункастаннасьць у ёй.

Пяку задушэўныя дранікі,  
але ніхто не прыходзіць дзівіцца  
на гасыціннасьць маю невыводную.

Мама – з Дзядамі.

30.10.2006

